

## **З НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ ЗНІКЛА 12 СТАРАЖЫТНЫХ КНІГ**

Дакладней, яны былі выкрадзеныя з аддзела рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Аб гэтым карэспандэнт «Звязды» паведамілі ў аддзеле інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама.

Гэтае здарэнне адбылося ў мінулы чацвер. Невядомым (або неведомаму) удалося выкрасці 12 каштоўных кніг, якія на ўнутраным рынку краіны ацэньваюцца ў суму каля 22 мільёнаў 600 тысяч рублёў. Хоць за межамі рэспублікі іх кошт будзе намнога большы. Дарэчы, самая старажытная з кніг датуецца XV стагоддзем.

Паводле папярэдняй версіі праваахоўнікаў, хутчэй за ўсё, кнігі былі выкрадзены з мэтай продажу, аднак на легальных аўкцыёнах іх, зразумела ж, рэалізаваць наўрад ці ўдасца. Зараз следствам адпрацоўваюцца версіі гэтага крымінальнага здарэння, вызначаецца кола падазраваемых. Не выключана, што да прапачы меў дачыненне нехта са студэнтаў, аспірантаў або навуковых работнікаў, якія таксама трапілі ў лік падазраваемых.

**Ігар ГРЫШЫН.**